

ГРАФІК
прыёму выбаршчыкаў дэпутатамі Лоеўскага раённага
Савета дэпутатаў дваццаць восьмага склікання
на 2018 год

Найменне і нумар выбарчай акругі	Прозвішча, імя, імя па бацьку дэпутата	Пасада (занятак), месца працы	Дата и время приёма	Место приёма
Савецкая № 1	РАДЧАНКА Дзмітрый Міхайлавіч	Вайсковая частка 1242, начальнік аддзела баявой падрыхтоўкі	трэцяя серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет старшыні Лоеўскага раённага Савета дэпутатаў <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Ленінскі № 2	КАЛЯДА Раіса Васільеўна	дырэктар установы адукацыі «Лоеўскі дзяржаўны педагагічны каледж»	першы панядзелак месяца з 17.00 да 20.00	кабінет дырэктара УА «Лоеўскі дзяржаўны педагагічны каледж», г.п. Лоеў, вул. Шэвелева, 92
Царыкаўская №3	СЯРГЕЕНКА Андрэй Васільевіч	першы намеснік начальніка Лоеўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»	другая серада месяца з 8.00 да 13.00	прыёмная Лоеўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях, г. п. Лоеў, вул. Першамайская, 45
Камсамольская № 4	ДЗІГОЎСКАЯ Настасся Мікалаеўна	намеснік начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Лоеўскага раённага выканаўчага камітэта	трэцяя серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет старшыні Лоеўскага раённага Савета дэпутатаў <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Чапаеўскі № 5	ВАЛАСЕВІЧ Кацярына Уладзіміраўна	дырэктар установы «Лоеўскі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва»	першая серада месяца з 8.00 да 14.00	кабінет дырэктара установы «Лоеўскі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва», г. п. Лоеў, вул. Шэвелева, 59

Найменне і нумар выбарчай акругі	Прозвішча, імя, імя па бацьку дэпутата	Пасада (занятак), месца працы	Дата и время приёма	Место приёма
Школьная № 6	ТРАСЦЯН Ірына Мікалаеўна	начальнік фінансавага аддзела Лоеўскага раённага выканаўчага камітэта	трэцяя серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет начальніка фінансавага аддзела Лоеўскага раённага выканаўчага камітэта, г. п. Лоеў, вул. Леніна, 2, каб. 3.11
Садовая № 7	ГАЎРЫЛЬКОЎ Дзмітрый Уладзіміравіч	дырэктар камунальнага жыллёвага ўнітарнага прадпрыемства «Лоеўскі райжылкамгас»	першы аўторак месяца з 14.00 да 19.00	кабінет дырэктара камунальнага жыллёвага ўнітарнага прадпрыемства «Лоеўскі райжылкамгас», г. п. Лоеў, вул. Батава, 58
Синякоўская № 8	ДЗЕМІДЗЕНКА Сяргей Міхайлавіч	старшыня Лоеўскага раённага аб'яднання арганізацый прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі	другі чацвер месяца з 13.00 да 17.00	кабінет старшыні Лоеўскага раённага аб'яднання арганізацый прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў Рэспублікі Беларусь, г. п. Лоеў, вул. Леніна, 1, каб. 2.1
Маладзежная № 9	КУКСА Таццяна Мікалаеўна,	дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Лоеўская сярэдняя школа імя А. В. Казлова»	першая серада месяца з 8.00 да 14.00	кабінет дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Лоеўская сярэдняя школа імя А. В. Казлова», г. п. Лоеў, вул. Леніна, 54 (на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 52460)
Акцябрская № 10	НАВУМЕНКА Тамара Сцяпанаўна	дырэктар дзяржаўнай установы культуры «Лоеўская цэнтральная раённая бібліятэка»	першы аўторак месяца з 8.00 да 14.00	кабінет дырэктара дзяржаўнай установы культуры «Лоеўская цэнтральная раённая бібліятэка», г. п. Лоеў, вул. Савецкая, 1, каб.1
Шэвелеўская № 11	ПАСТУХОВА Ірына Мікалаеўна	старшыня Лоеўскага раённага Савета дэпутатаў	першая і трэцяя серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет старшыні раённага Савета дэпутатаў, г. п. Лоеў, вул. Леніна, 1, каб.2.9

Найменне і нумар выбарчай акругі	Прозвішча, імя, імя па бацьку дэпутата	Пасада (занятак), месца працы	Дата и время приёма	Место приёма
Першамайская № 12	НАВАРЫЧ Яўгенія Сяргееўна	начальнік аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі, архітэктурны і будаўніцтва Лоеўскага раённага выканаўчага камітэта	трэцяя серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет старшыні Лоеўскага раённага Савета дэпутатаў <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Гагарынская № 13	НАРКЕВІЧ Юрый Сяргеевіч	дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Лоеўскі раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр»	першы панядзелак месяца з 9.00 да 11.00	кабінет дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Лоеўскі раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр», в. Крупейкі, вул Баннікова, 17А <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 44100)</i>
Бывалькаўская № 14	КАЗЯРОЖАЦ Аляксандр Сяргеевіч	намеснік каменданта па матэрыяльна-тэхнічнаму забеспячэнню памежнай камандатуры «Лоеў» вайскавай часткі 1242	апошні чацвер месяца з 12.00 да 13.00	кабінет старшыні Бывалькаўскага сельскага выканаўчага камітэта, в. Бывалькі, вул. Камсамольская, 12 <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Дзяражыцкая № 15	ЗДРОК Таццяна Дзмітрыеўна	старшыня Бывалькаўскага сельскага выканаўчага камітэта	другая серада месяца з 9.00 да 13.00	кабінет старшыні Бывалькаўскага сельскага выканаўчага камітэта, в. Бывалькі, вул. Камсамольская, 12
Сяўкоўская № 16	ПРЫШЧЭП Людміла Сцяпанаўна	дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Сяўкоўскі дзіцячы сад-базавая школа»	першая серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Сяўкоўскі дзіцячы сад – базавая школа», аг. Сяўкі, вул. Пічугіна, 10 <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 44626)</i>
Каўпенская № 17	ПРЫМАК Людміла Уладзіміраўна	старшыня Каўпенскага сельскага выканаўчага камітэта	кожная серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет старшыні Каўпенскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Каўпень, вул. Леніна, 17 Б

Найменне і нумар выбарчай акругі	Прозвішча, імя, імя па бацьку дэпутата	Пасада (занятак), месца працы	Дата і время прыема	Место прыема
Крупейская № 18	ВЕРАМЕЕНКА Віктар Сцяпанавіч	настаўнік дзяржаўнай установы адукацыі «Крупейская базавая школа»	апошняя пятніца месяца з 11.00 да 13.00	прыёмная дзяржаўнай установы адукацыі «Крупейская базавая школа», в. Крупейкі, вул. Баннікава, 17 А <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Мохаўская № 19	ЗАК Аляксандр Яўгенавіч	начальнік Лоеўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»	першая серада месяца з 8.00 да 13.00	кабінет старшыні Каўпенскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Каўпень, вул. Леніна, 17 Б <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Малінаўская № 20	ГЛЕЗАЎ Васіль Ціханавіч,	дырэктар камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Малінаўка-Агра»	чацвёртая субота месяца з 9.00 да 11.00	кабінет дырэктара камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Малінаўка-Агра» аг. Малінаўка, вул. Маладзёжная, 26
Новаборшчоўская № 21	ІБРАГІМАЎ Павел Радзівіч	г. Гомель, Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Делком40», памочнік аператара	першая серада месяца з 9.00 да 11.00	кабінет старшыні Малінаўскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Малінаўка, вул. Маладзёжная, 23 <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Страдубская № 22	ДЗЕГЦЯРЭНКА Святлана Алегаўна	старшыня Страдубскага сельскага выканаўчага камітэта	кожная серада месяца з 8.00 да 14.00	кабінет старшыні Страдубскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Страдубка, вул Прыдняпроўская, 5

Найменне і нумар выбарчай акругі	Прозвішча, імя, імя па бацьку дэпутата	Пасада (занятак), месца працы	Дата и время приёма	Место приёма
Перадзялкоўская № 23	КРОТ Аляксандр Яўхімавіч	дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Суткоўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа Лоеўскага раёна»	трэцяя пятніца месяца з 14.00 да 16.00	кабінет дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Суткоўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа Лоеўскага раёна », аг. Пярэдзелка, вул. Цэнтральная, 8 <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 44370)</i>
Суткоўская № 24	АСТАШОЎ Сяргей Міхайлавіч	ляснічы Лоеўскага вопытна-вытворчага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Лоеўскі лясгас»	другі чацвер месяца с 11.00 да 13.00	Лоеўскае Лоеўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Лоеўскі лясгас», аг. Пярэдзелка, вул. Піянерская, 6
Ручаеўская № 25	КРАЎЧАНКА Валянціна Віктараўна	дырэктар камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Саўгас «Зара»	трэцяя серада месяца з 9.00 да 11.00	кабінет старшыні Ручаеўскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Ручаеўка, вул. Садовая, 3
Дзімамерская № 26	ВАШЧАНКА Аляксандра Уладзіміраўна	галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці – галоўны ўрач дзяржаўнай установы «Лоеўскі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі»	апошняя серада месяца з 15.00 да 16.00	кабінет старшыні Ручаеўскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Ручаеўка, вул. Садовая, 3
Карпаўская № 27	КІЛАЧЫЦКІ Мікалай Уладзіміравіч	начальнік штаба аддзела ўнутраных спраў Лоеўскага раённага выканаўчага камітэта	трэці чацвер месяца з 12.00 да 15.00	кабінет старшыні Карпаўскага сельскага выканаўчага камітэта, в. Карпаўка, вул. Гагарына, 7
Зарэчная № 28	ПІНЧУК Алена Леанідаўна	ўрач установы аховы здароўя «Лоеўская цэнтральная раённая бальніца»	першая серада месяца з 8.00 да 14.00	зала пасяджэнняў установы аховы здароўя «Лоеўская цэнтральная раённая бальніца», г. п. Лоеў, вул. Шевелева, 57 <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>

Найменне і нумар выбарчай акругі	Прозвішча, імя, імя па бацьку дэпутата	Пасада (занятак), месца працы	Дата і время приёма	Место приёма
Уборкаўская № 29	ГАРАЕЎ Мікіта Іванавіч	врач агульнай практыкі (загадчык) Уборкаўскай амбулаторыі ўрача агульнай практыкі	трэцяя серада месяца з 9.00 да 11.00	кабінет старшыні Уборкаўскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Уборак, вул. Маладзёжная, 1 <i>(на папярэднім запісе па тэлефоне 8 02347 53072)</i>
Липнякоўская № 30	ГЛЕЗАЎ Павел Валянцінавіч	старшыня Уборкаўскага сельскага выканаўчага камітэта	трэцяя субота месяца з 9.00 да 11.00	кабінет старшыні Уборкаўскага сельскага выканаўчага камітэта, аг. Уборак, вул. Маладзёжная, 1